

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. На гэтым тыдні будзеце цалкам здольныя разбурыць паручку гор, асабліва ў хатніх справах. Амаль ідэальны час для таго, каб заняцца падрыхтоўкай і рэалізацыяй сур'ёзных планаў у прафесійнай сферы. Асабліва цікавыя ідэі могуць наведаць у сераду і пятніцу — паспрабуйце запісаць іх, каб нічога не прапусціць. У выхадныя адчуецца, што клопаты перасталі вас трывожыць.

ЦЯЛЕЦ. Дзелавыя адносіны, якія складваюцца нядрэнна, могуць нечакана перайсці ў іншую плоскасць. Аднак асцерагайцеся службовых раманаў, яны могуць загубіць вашу кар'еру. Не выключана, што прыйшоў час для важных рашэнняў. Пажадана перагледзець стыль паводзін, магчыма, змяніць імідж. Паспрабуйце паводзіць сябе адэкватна сітуацыі. Чацвер — адзін з самых плённых дзён тыдня, калі можна зрабіць нашмат больш, чым запланавана.

БЛІЗНЯТЫ. На гэтым тыдні вас чакаюць прыемныя сюрпрызы і няўныя прызнанні ў каханні. Зоркі кажуць, што вы кахаеце і каханья, у вас шмат сяброў і аднадумцаў і жыццё радуе і натхняе. Важныя пытанні паспрабуйце вырашыць у першай палове тыдня. Выхадныя прысвяціце адпачынку і аналізу бягучых спраў і падзей.

РАК. На гэтым тыдні зможаце праявіць свае таленты і заслужыць пахвалу начальства. Панядзелак можа быць звязаны са спакусамі і навізнай. У сераду, нягледзячы на ​​дробныя нестасоўкі і затрымкі ў справах, не адступайцеся ад задуманага, і ўсе праблемы вырашацца. У выхадныя схадзіце ў госці, наведайце бацькоў ці іншых сваякоў.

ЛЕЎ. На гэтым тыдні будзеце актыўныя, але нецярплівыя і паспешлівыя. Падвысіцца ваш агульны тонус і палепшыцца настрой. Парада, атрыманая ад блізкага сябра, дапаможа знайсці выйсце з тупіковай сітуацыі. У аўторак ваша паспяховаасць будзе залежаць ад зацікаўленасці ў выніку і гатоўнасці праявіць ініцыятыву. Пятніца можа прынесці нечаканую свабоду дзеянняў, аб якой пасля давядзецца пашкадаваць. Трымайце сябе ў руках.

ДЗЕВА. Гэты тыдзень можа забяспечыць вам поспех і прыбытак, толькі не выхваляйцеся. На працы варта праявіць ініцыятыву, але не спрабуйце ўсіх вучыць жыць. Прымайце актыўны ўдзел у вырашэнні сямейных пытанняў. Аўторак — адзін з самых важных і адказных дзён. У суботу лепш запрасіць гасцей да сябе, чым кудысьці ісці.

ШАЛІ. На гэтым тыдні стварыце сабе трывалы і надзейны падмурак для заваявання новых вяршынь. Паглыбленне ў працу павінна быць камфортным і не прыносіць душэўных узрушэнняў. Калі нешта не атрымаецца так жа добра, як звычайна, не хвалюйцеся, хутка ўсё прыйдзе ў норму. Да пятніцы скончацца цяжкасці і перажыванні, і вы зможаце адпачыць з пачуццём выкананага абавязку.

СКАРПІЁН. На працы вас цэняць і могуць прапанаваць новы цікавы праект. Вашы прафесійныя навыкі і парады зараз вельмі запатрабаваныя і прыносяць прыбытак. У пачатку тыдня захоўвайце раўнавагу, заставайцеся ў спакоі, не дапускайце мітусні і спешкі ў справах. Пятніца ж, наадварот, запатрабуе максімальнай канцэнтрацыі, не пацярпіце збянтэжанаасці, сумненняў.

СТРАЛЕЦ. На гэтым тыдні дэвіз будзецеце разлічваць толькі на ўласныя сілы. Парамены, якія адбудуцца ў найбліжэйшыя дні, акажуцца на добрае. Калі вы будзеце настойлівыя і адказныя, то зможаце дамагчыся поспеху ў кар'еры. Пастаўцеся сур'ёзна да новага знаёмства, праз гэтага чалавека будзеце паступаць надзвычай важная для вас інфармацыя.

КАЗЯРОГ. На гэтым тыдні пажадана менш часу выдаткоўваць на навакольных, а больш прысвяціць сабе. Па-першае, вы гэта заслужылі, а па-другое, гэта дасць магчымасць больш-менш адэкватна ацаніць сітуацыю, разабрацца ў якой у мітусні было б цалкам нерэальна. У аўторак ці сераду магчыма камандзіроўка або важная нарада. У пятніцу варта асцерагацца адкрытых канфліктаў і праявы мсціваасці навакольных. У суботу паспрабуйце развязаць, адарвіцеся ад хатніх праблем.

ВАДАЛІЎ. У вас можа з'явіцца столькі рознабавоковых інтарэсаў, што дома вы станеце рэдкім госцем. Добры тыдзень для творчых пачыненняў, фізічнай актыўнасці і адстойвання сваіх правоў. Адна з галоўных мэт тыдня — умацаванне вашага становішча ў прафесіі. А вось у асабістым жыцці не выключаны канфлікты.

РЫБЫ. Каб не страціць узятага тэмпу, паспрабуйце крытычна аналізаваць прапановы і інфармацыю, якія паступаюць. Усё паспець нельга, важна вылучыць галоўнае. У сярэдзіне тыдня будзеце схільныя ўпадаць у недарэчныя крыўды на навакольных, прычым літаральна на пустым месцы. У чацвер будзе важна праявіць лідарскія якасці. У выхадныя давядзецца выдаткаваць нямала сіл на ўтаймаванне некантраляванага раздражнення.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	8.15	18.32	10.17
Віцебск	8.07	18.19	10.12
Магілёў	8.05	18.22	10.17
Гомель	7.59	18.21	10.22
Гродна	8.29	18.48	10.19
Брэст	8.27	18.51	10.24

Месяц

Поўня 19 лютага.
Месяц у сузор'і Шалей.


Імяніны

Пр. Васіля, Генадзя, Інакенція, Маркела, Нікіфара, Панкрата, К. Ізабелы, Малгажаты, Марты, Нікіфара, Пятра.



Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

— Дзяўчына, дайце мне таблетку.
— Вам якую?
— Белую.
— Паслухайце, гэта аптэка, у нас вельмі шмат белых таблеток!
— Адно дайце.

Хочаш, каб усе поўзали каля тваіх ног? Раскідай грошы.

— Доктар!
Я ніяк не магу схадзіць у прыбіральню!
— Галоўнае — знайсці правільны ключ да жаночага сэрца.
— Галоўнае — гэта аптымізм! Не можаце ў прыбіральню, схадзіце ў тэатр, на выстаўку...



3 аб'ектыўных тэхнічных прычын дадатак «Мясцовае самакіраванне» пераносіцца на сераду, 27 лютага.

Даты

22 ЛЮТАГА



1296 год — меркаваная дата нараджэння Альгерда, вялікага князя літоўскага (1345—1377). У 1318 годзе ён ажаніўся з віцебскай князёўнай Марыяй Яраслаўнай і стаў віцебскім князем. Паспяхова вёў палітыку, накіраваную на канчатковае аб'яднанне ўсходнеславянскіх зямель у адзінай дзяржаве. Да ВКЛ было далучана Чарнігава-Северскае княства, у палітычнай залежнасці ад яго аказалася Смаленскае княства. Альгерд ажыццявіў тры паходы на Маскву. Шмат разоў узначальваў войскі для адпору агрэсіі Тэўтонскага ордэна. За час яго княжання тэрыторыя ВКЛ павялічылася больш чым у 2 разы, што было выгадна беларускім землям, забяспечвала ім вядучае месца ў дзяржаўным жыцці, спрыяла развіццю эканомікі і культуры ВКЛ. Памёр у 1377 годзе.

1932 год — нарадзіўся (вёска Чамяры, цяпер у Слоніміскім раёне) Іван Акімавіч Міско, скульптар, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, народны мастак Беларусі. Працуе ў станковай і манументальнай скульптуры. Галоўнае месца ў творчасці займаюць тэмы Вялікай Айчыннай вайны, мірнай працы, касманаўтыкі, спорту, навукі і культуры. Аўтар кампазіцый «2001 год», «Космас», «Рэпартаж з космасу», партрэтаў многіх дзяржаўных дзеячаў, дзеячаў беларускай культуры, беларускіх касманаўтаў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР.

1949 год — нарадзіўся (вёска Парэчча Гродзенскага раёна) Вітольд Казіміравіч Песціс, беларускі вучоны ў галіне жывёлагадоўлі, член-карэспандэнт Акадэміі аграрных навук Беларусі (1999 год), член-карэспандэнт НАН Беларусі, заслужаны работнік адукацыі Беларусі. Аўтар больш чым 200 навуковых прац у галіне кармлення сельскагаспадарчых жывёл і тэхналогіі кармоў.

Падзеі



1788 год — нарадзіўся Артур Шапенгаўэр, нямецкі філосаф-ідэаліст. Найбольш вядомая яго праца «Свет як воля і ўяўленне». Памёр у 1860 годзе.

1810 год — нарадзіўся Фрыдэрык Шапэн, польскі кампазітар і піяніст. Музычныя здольнасці Шапэна раскрыліся рана — ужо ў васьмігадовым узросце яго называлі «польскім Моцартам». У юныя гады яго выступленні прыцягвалі ўвагу публікі ў Варшаве і Вене. З восені 1831 года жыццё кампазітара звязанае з Парыжам, дзе ён зблізіўся з Ф. Лістам, Г. Берліэзам, В. Беліні, В. Гюго, Г. Гейнэ і іншымі. Тут ён набыў еўрапейскую славу як кампазітар і піяніст. На працягу ўсяго замежнага перыяду жыцця нязменна сустракаўся з суайчыннікамі, у тым ліку і з А. Міцкевічам. Пісаў у асноўным у жанры фартэпіянай мініяцюры. Лічыцца адным з самых геніяльных кампазітараў-романтыкаў за неперайздзены лірызм і цудоўнае віртуознае майстэрства. Памёр у 1849 годзе.

1814 год — нарадзіўся Оскар Кольберг (Польшча), польскі этнограф, фалькларыст, кампазітар. Збіраў фальклорна-этнографічныя матэрыялы ў Польшчы, Літве, Беларусі. У кнізе «Беларусь—Палессе» змешчаны 723 песні, 105 нотных запісаў, зробленых у наваколлях Віцебска, Кобрына, Магілёва, Мазыра, Мінска; 14 казак і паданняў, народная лексіка, апісанні вопраткі і жылля, звычайяў. Шмат матэрыялаў пра гістарычнае і культурнае мінулае многіх мясцін Беларусі, у тым ліку Жыровічаў, Міра, Навагрудка і інш. Аўтар прац «Казкі з Палесся», «Вясельныя звычай і абрады з Палесся», «Этнаграфічныя замалёўкі». Памёр у 1890 годзе.



Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
 РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЬЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
 Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
 НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
 ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.
 Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
 РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЬЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
 Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
 НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
 ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.
 Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>
 e-mail: info@zviazda.by,
 (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 600.

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Нумар падпісаны ў 19.30 21 лютага 2019 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12